


ZORKA ČARNOVYĽ

Modera History Archives
Archiū Naučno-istoričeskij
Fond F, 121 sprava 386.

ЗОРКА ЦАРНОВЫЛЬ



MIENSK 1990 R.

Ад рэдакцы1

Дзень добры, чытач! Малады альбо сталы, хлопец
ц1 дзяучына - усе адно. Ты трymаеш у руках сам-
выдатаўск1 зборн1 чак вершаў 1 вагаесься: набыць,
пачытаць у вольную хв1л1ну? А мо лепей не рыз-
каваць, бо л1шн1х грошай у к1шэн1 няма, да таго ж
1 прозьв1шчаў славутых паэтаў у зъмесце не в1-
даць... Вырашать табе, але ўсе ж так1 рызыкн1!
Абядаем - не пашадуеш.

Тут сабраныя верши невядомых пакуль што паэ-
таў. Пакуль што але праз пэўны час ты будзеш з-
гонарам гартаць пажоўкляя старонк1 1 з зам1ла-
ваньнем перачытнаць першыя, яшчэ недасканалыя 1
на1уныя творы тады ўжо знакам1тых асобраў. А за-
раз для цябе, чытач, гэтая кн1га - знаемства з ю-
ным1 поглядам1 й меркаваньням1, можа, у чымсьц1
спрэчным1 ц1 нязыклым1. А для гэтых хлопцаў ды
дзяучат - штуршок да новых пошукаў 1 зъдзяйсь-
ненъяў.

Кал1 ж нешта не спадабаецца - прабач, не крү-
дуй за дарэмна змарнаваны час, бо у гэтых вёрах
-першае натхненъне, першы памылк1, першае кахрань-
не 1 галоунае - сэрца паэтаў.

Жадаем чытачам прыемных сустрэчаў з паэз1яй,
а паэтам - новых твораў.

АЛЕСЯ

Мы імкнемся пачуць - пільнасьць страчана.
Мы няздолъны кахаць - сэрцы стоптаны.
Не хачу я знайсьці веру зганьбленай,
Не хачу адшукаць волю ўтоптанай.
На ланцуг стаці нас - не прымусіце!
Ох, чакайце, яшчэ нас ня здушыце!
Пахаваем ілжу, ды над зграю
Пахаванай той - засыпаем мы!
І павырастуць кветкі - ды новыя
З маёй маці-зямелкі удовае.
І лунаць будзе воля над выраем,
Над адзінай зямлёй, над радзімаей.

М. АПЕЛЛА

ПАМЯТІ АНДРЭЯ САХАРАВА

Сумленъня голас нам гучаў
У цёмнія, жахлівя гады.

І голас гэты заклікаў
нас біць Людзьмі нават тады,
калі Хлусъня, Падман, Разбой
дзяржаўнікі рваліся у бой.

- Ты чалавек - дік нельга забіваць!

І нельга катаўшы і рабаваць!

Далоў паклён і зъдзек!

Ў нас годнасьць абуджаў той Чалавек,
І да прыёмнікаў штовечар людзі мкнухі
І слова Мужнасьці ад Сахараава чулі.

Заўжды ён быў Заступнікам народа
І клікаў да Святла яго і да Свабоды.
Пазнаў за то ліхое ён ціаваньне,
а за пратест супраць ваўні ў Афганістане
ў Горкім быў ў выгнаньні...

Ён ўсё адказаў нам, што ў жыцці было:
І талент, і душу, лёс, разум съятло,
а зараз, у рэшце рэшт, сваё жыццё.

Вялікі гуманіст пайшоў ад нас -
асірацела раптам ўсяя краіна.

Няўмольни уладар ўсяго Сусьвету - Час
забраў сваёго любімейшага сина.

Спадарыня Гра

Съпіць дзіця маё ў калысцы.
Як анёлачак малы,
А матулі вось ня съпіща,
Праша дніяті ал зары.

Съпіць народ мой беларускі
Бытчам барацьбы няма.

I удзень Iх погляд вузкі:
Крамы, праца ды хлусьня.

Кіраўніцтва хоча спаць,

Ды ўзяліся замінаць:

Аб'явілісь небармалы,

Бъюща ѿ дзъверы ды крычаць.

Вось каму даўно ня съпіща,

Вось дзе вецер перамен.

Зъзяе нови съияг

у сталіць,

Хтосьці зноў ўстає з кален.

Ну, а ты, дзіцятка, съпі.

Хай нішто твой сон ня зрушыць.

Будзе сіла ў крыві.

Нас Бандэя нэ задушыц.

ПАН ТАДЗІК /У.ЧЭНАЙ/

ЗАПІК

Гэй шаноўнчя панове,
Паглядзіце на Радзіму
Колькі смутку, колькі крові
Зьведалі ми ў гэту зіму...

Колькі гол, як пад татарам,
Съвета Бокага ня бачым.

За якія гэта кары
На замопнікаў батрачым?...

Працавіты беларусы,
Ды жыцьцё паганскім сном.

Усё з таго, што кірауніцтва,
Быццам бы мяшок з гаўном.

На нітратах і рэнгенах,
Нам будуюць съветлы шлях.

Чарнабыль да Курапаты,
Хай памрэм на 1x вачах.

Ім усё роўна, ўсё на съвеше,
Толькі б грязьці съпецпайкі.

У лепішчых вузах іхні дзеци,
Улада та - бальшавікі.

Супраць гэтых камісарадаў,
Трэба стаць усім съянай.

Каб зблізіся нашы марч
Аб свабодзе дарагой!

Гэй! Жыхар мае Радзіму,
Беларус, паляк, габрэй
Будзем ў барацьбе адзіны

За жыцьцё як у людзей!

Горад у люстэрка ліўня
Глядзіца прыгажунай наўнай
Шчасьце, кахранье - дзе яно, дзе?
Шчасьце змыла чанобыльскай хваляй
І кахранье ў той тоне вадзе ...
Але ня можа съіхнуць ад веку пытанье
Ані пра шчасьце, ні пра кахранье...
Кроплі цурчаць у жахлівай бядзе
Дзе маё шчасьце, дзе?
Дождж чарнобыльскі, дождж-пачвара
Змывае зъ зямлі адвечнага твару
Кахраня пяшчотнага мары.
Немаўляткі - калекі, калекі,
І **ані**дзе ты ня возьмеш лекі.
Бо атручана ўся зямля:
І вада, і паветра, і нетры;
Тут атручаны нават ветры.
Кроплі цурчаць галашэньнем адтуль,
Мы жывыя, жывыя пакуль,
Ратуйце, добрыя людзі,
Бо канаём мы ў гэтым брудзе!
Ратуйце хоць бы дзяцей
Ад гэтих заўчастных съярцей!
Дзе ж тая братняя дапамога?
Людзі съвету! Пабойцеся Бога!
Бо зорка Чарнобыль атруціла воды
І наш канец съвету настаў.

АЛЕСЯ

Раскінулісь як здані
Пярэсткі нябыцьця
Змарыўшыся ў каханьні
Забыўшыся жыцьця.
І попельныя зънічкі
Спынілі подых свой
Бы гэта запальнічка
Што скончыла з сабой

І блісклыя пачвары
Выходзяць ў карагод
Нязъдзе́йсненія мары
Ніводная з прыгод
Не абмінае помнік
Пакоі сваёй души
Не аблалае промнем—
Спрабуйце патушыць

М. АПЕЛКА

х х х

АпакалІпсІс. Генацнд.

Забруджанье. Чарнобыль.

І ў дзяшней радыянскіны СНІД.

І перад тварам гэткае навалы

Святая Беларусь яшчэ жыве!

Так, дыхае, хоць чистага паветра мала,

Атрутны дым з усіх бакоў плыве.

Рату́іма матухну прыроду,

Ад гэтих невукаў-пачвар,

Што труцяць ўсё паветра й **воды**,

ЗямлІ нявечаць вечны твар.

Рату́іма нашую культуру,

Ад хцівых лап наменклатуры.

АЛЕСЯ

Ты пяшчотны і мяккі - такіх не бывае.

Ці я гэта забыла ў халодных ночы.

Ты захочаш кахаць - я цябе спакушаю,
Я цябе спакушаю, ня гледзячы ў вочы.

Абдыму цябе моцна, ласкавы, за плечы,

Галаву твых лёгка к сабе затыкаю.

Ты бязъмерна кахай, да спатольнай цямрэчы,
Так бывае ў снах - я табе прыгадаю.

Ты даруеш сабе гэты сон накліканы.

Усё ж ня сьпі гэтай ноччу - табе не дазволю.

Мрою гэту гукай з сутарэньяў, спатканы,
Ведай, сёньня ўначы я ня дам табе волі.

М. АПЕЙКА

Пераклад зъ літоўскае

ПРАМОВА ДЗЯГУЧЫНІІ НА
МІТЫНГУ 7.-га КРАСАВІКА
У ВІЛЬНІ

Я голас вольнае Літвы!
Малая я, як дэмакратыя ў нас.
І я, звяртаюся да Вас,
Міхась Сяргейвіч Гарбачоў з Масквы.
Да Вас, пан Прэзідэнт,
Каб высьвятліць літоўскі Інцындэнт.
Прыгожа мовіце Вы пра перабудову.
Але, калі ў Літве ажыццяўлі
Вашы слова,
Райскоўцаў Вы ўвялі адразу.

Спадарыня Іра

Маналог бюракрата

Як галоснасьць ўсіх зъмяшала -
Уся краіна зъ небармалаў
Кожны рот свой раскрывае'
Быццам ведаў шмат ён.мае.

Ды улад не засмуціць,
Вось каму так блага жыць,
Лиш ў іх волі не пытаць
Чаб здароўе захаваць.

Мітынгуйце ды бастуйце,
У крэслах моцна мы сядзім,
Хоць да скону крытыкуйце -
Уладу вам не алладзім.

М. АПЕЙКА

СТАРАЯ БАЙКА НА НОВЫ ЛАД

БаязълГўцы на вайсковых шрубалётах,
Што працшл Г Кабул, ТбІлІсі Г Баку,
Зараз робяць над Літвой аблёты -

Г чамусьці дыпляматыя ў баку.

Шрубалёты, танкі, бэтээр -

То атака на Літву з СССР.

Во падала ВІльня на развод -

Г зъявіўся ваяунГчи зброд.

Гандляваць жадае ВІльня мірна -

Не цягнуща па камандзе "Смирно"!

АдрадзІлІся Г Будапешт, Г Прага,

Войска нашае зъбІраеша дамоў,

Г ад жаху абярнуўся прагна

У браню з тых войскаў Сакалоў.

Разълятаеша Імпэрня на часткі

Г ня склеяць яе танкі, БГР.

Зброя, войска - гэта толькі пастка

Для аматараў хІмер ў СССР.

АлІменты патрабуе Гарбачоў

Не стае, вІдаць, ў СССР харчоў...

А Літва згадала пра забІтых,

Бо ў Літве спрадвек няма забытых.

АЛЕСЯ

Колам абвяла мне вочы жорсткая бяssonьніца,
Нешта зноў ня съпіща сёньня,
Нешта непакоіща.

Бестурботнасьць і ня съніща,
Не чакаю раніцы.

Лепш за ўсё тады ляжыща,
Як не прознаюся.

І салодкія прыстанкі
Прыгадаю ранкам я
І прысмакі й абяцанкі,
Радасьць волі спакваля,

Ненатоленасьць сустрэчы
У сутарэньнях наталю
І забуду я пра сьвечы,
Як штоночы іх палю...

Мяккасьць абдыму кіліма,
Зварухну цяккі нябыт.
А вачам у лестэрку зімна,
Позірк коламі абыт.

У ВАГА !

Рэклама

У Вас ёсьць чудоўнія вершы. Але ёсьць і цяжкасці з друкаваньнем у газетах і часапісах.
НЕ СУМУЙЦЕ!

Зьвяртайцесь па дапамогу да незалежнай рэдакцыі - друкарні К. Пянткоўскага. Абяцаем патрымку ў Вашай літаратурнай дзейнасці.

Па даведкі зьвяртайцесь па тэлебоне:
51-14-52 /Алесь/, альбо дасылайце лісты на адрес:
220092, Беларусь, м. Менск, Пушкіна 30-167. Філіп
Вічук АЛЕСЮ, ці : 220018 Беларусь, м. Менск,
а/с 155

* * * * *

Г. ПАЛАШИН

Х Х Х

Далуни закапалі,
Узаралі палі.
Курганы раскапалі
І съятое знайшлі.

І ляжаць на пагосьце
Пад нагамі сіноў,
Пацямнелыя косьці
Беларускіх дзядоў.

„ZORKA CARNOVY 1”

“ЗОРКА ЧАРНОВІЛЬ”

Падпісана да друку **29.05.90**

Надрукавана ў друкарні К.Пяントкоўскага.

Дасылайце лісты на адрас:

220018, Беларусь, м.Менск, а/c 155

Заказ № 222

Наклад **100**